

**Дзяржаўная навуковая ўстанова
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Цэнтр гісторыі геапалітыкі**

і

**Фонд імя Конрада Адэнаўэра
Прадстаўніцтва па Беларусі**

**Запрашаюць прыняць удзел у канферэнцыі
«Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах»
30-31 марта 2017 г.**

У дынамічна мяняючымся свеце Рэспубліка Беларусь уцягнута ў геапалітычныя працэсы, якія фарміруюць як новыя выклікі і пагрозы, так і патэнцыйныя магчымасці для нашай краіны. З'яўленне новых цэнтраў сілы і эвалюцыя існуючых, працэсы глабалізацыі, спробы рэалізацыі міждзяржаўных інтэграцыйных праектаў, фінансавыя крызісы і рэгіянальныя канфлікты – усё гэта найпрост ці ўскосна закранае Беларусь.

Сёння рэгіён Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы ўступіў у паласу сур'ёзных геапалітычных узрушанняў і перафарматавання адносін, якія склаліся пасля распаду СССР. У гэтых умовах Рэспубліка Беларусь спрабуе захаваць мір і выступіць у якасці донара бяспекі ў рэгіёне, які стаўся памежным для шэрага буйных геапалітычных актараў і альянсаў.

Канферэнцыя прысвечана актуальным праблемам у змяняючыхся геапалітычных рэаліях, рэалізацыі знешнепалітычных стратэгий Беларусі ў стасунках з іншымі дзяржавамі і нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў, перспектывам развіцця краіны і рэгіёна ў сучасных умовах.

Праблемнае поле канферэнцыі

1. Сучаснасць і будучыня глабальнай геапалітычнай прасторы. Перспектывы і магчымасці для Беларусі.
2. Стабільнасць і бяспека ў рэгіёне Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы. Выклікі і пагрозы для Беларусі і яе суседзяў.

3. Рэспубліка Беларусь і інтэграцыйныя працэсы ў пост-постсавецкай рэальнасці.

4. Міжнародныя арганізацыі і рэалізацыя нацыянальных інтарэсаў Беларусі.

5. Развіццё двухбаковых адносін Рэспублікі Беларусь з замежнымі дзяржавамі. Пошуках балансу.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаем навукоўцаў, прадстаўнікоў органаў улады і кіравання, дыпламатычнага корпуса, спецыялістаў у вобласці міжнародных адносін і права, аспірантаў, магістрантаў, практыкуючых супрацоўнікаў.

Працоўныя мовы канферэнцыі: **беларуская, руская, ангельская.**

Форма заявы:

- Прозвішча Імя Імя па бацьку
- Поўная назва арганізацыі, пасада,
- Навуковае званне, навуковая ступень,
- Тэма даклада,
- Адрас электроннай пошты, кантактны тэлефон (і skype).

Заявы адбіраюцца на падставе тэзаў дакладаў (**3 тыс. знакаў**) і прымаюцца да **25 лютага** (уключна) 2017 г. на адрас электроннай пошты **chg-nasb@history.by**, ці 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», Цэнтр гісторыі геапалітыкі з паметкай **«Канферэнцыя»**.

Па выніках правядзення канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых дакладаў. Патрабаванні да афармлення дакладаў. Матэрыялы да публікацыі прымаюцца аб'ёмам да **30 тыс. знакаў**, выкананыя ў MS Word, тэкст з 1 інтэрвалам, шрыфт Times New Roman 14 пт, палі: верхняе і ніжняе – 20 мм., левае – 30 мм., правае – 15 мм. Афармляць спасылкі варта ў тэксце ў квадратных дужках на адпаведную крыніцу са спіса літаратуры. Нумараваны спіс літаратуры прыводзіцца пад канец артыкула. Выкарыстанне аўтаматычных пастаронкавых спасылак не дапушчаецца.

Афармленне спіса літаратуры ў адпаведнасці з інструкцыяй ВАК
Рэспублікі Беларусь

<http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272>

Матэрыялы да публікацыі прымаюцца ў тэрмін да **25 красавіка 2017 г.** на адрас электроннай пошты **chg-nasb@history.by**. Даклады, дасланыя пазней азначанага тэрміну, да публікацыі не прымаюцца. У загалоўку даклада зазначаецца назва даклада, ПІБ аўтара, уяўляная арганізацыя, адрас электроннай пошты.

Прыклад:

**УПЛЫЎ ЕЎРАЗІЙСКАГА ІНТЭГРАЦЫЙНАГА
ПРАЕКТА НА РЭАЛІЗАЦЫЮ РЭГІЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ
БЕЛАРУСІ І РАСІІ ВА ЎСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ**

Сідарава М.В.

*Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, г. Мінск, Рэспубліка
Беларусь*

12345@678.com

Тэкст тэкст тэкст [1, с.12-13]. Тэкст тэкст тэкст.....

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору заявак для ўдзелу ў канферэнцыі, вызначэння статусу даклада (пленарны даклад, даклад), уключэння прынятых дакладаў у тыя ці іншыя секцыі. Праграма Канферэнцыі будзе складзена з улікам заяўленых дакладаў.

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў для публікацыі, тэксты не рэдагуюцца і не вяртаюцца аўтарам.

Праезд, жыллё і сілкаванне пакрываецца арганізатарамі канферэнцыі.

Арганізацыйны камітэт **chg-nasb@history.by, +375-17-284-23-97**